

УДК 83.3 (4 Bej) 6

## "Трымацца свайго берагу..."

А.В.БРАДЗІХІНА

Эратычны элемент – вызначальная рыса ўсёй творчасці А.Барскага, што працінае не толькі інтывмную, пейзажную, філасофскую, але і грамадзянскую лірыку паэта. Тым самым мастак нібы сцвярджае абсалютнае **права** кахаць, кахаць натуральна, гарманічна, спалучаючы духоўнае і фізіялагічнае. Што тычыцца «права», то, як вядома, эратычныя ўцехі ўпершыню легітымізavalі старажытныя грэкі. Погляды антычных творцаў адыгралі велізарную ролю ў гісторыі сусветнай філасофской думкі. Бадай, няма ніводнай больш позней эстэтычнай сістэмы, што фарміравалася б без уліку іх дасягненняў.

Усё грэчаскае мастацтва класічнай пары – пошук усеагульнай гармоніі, спалучэнне рэалістычнага і ілюзорна-фантастычнага погляду на свет, міфалагічнае тлумачэнне рэчаінасці. Дамінантай у светаўспрыманні лірычнага героя А.Барскага з'яўляецца раздвоенасць. Кахранне ў яго адчуванні – пачуццё адначасова шэрае і каляровое, салодкае і балючае, пачатак і канец, «нараджэнне жыцця і смяртэльнасць агоніі», распуста і цнота. Такія ж матывы ў шматлікіх перапевах сустракаюцца ў старажытных грэкаў. Так, у Пасідзіпа: «Пусть нами правит один **сладостно-горкій Эрот**»[1]. У сучаснага паэта пошук гармоніі ў кахранні, пераадольванне раздвоенасці праз шматлікія рэфлексіі асобы абяцае ўзгодненасць, суладнасць сэрца і разуму. Лірычны герой прыходзіць да высновы, што ў дваістасці і заключаеца сутнасць жыцця, што раздвоенасць і ёсць аснова шчасця. Такім чынам, наблізіўшыся на нейкі момент да гармоніі, ён асуджаны на заўсёдны пошук яе.

У вершах А.Барскага надзвычай адчуvalьная языгніцкая аўра. Пры гэтым політэізм аўтара не абмежаваны ў часе і прасторы. У межах аднаго верша мірна суйснуюць і паганскі лясун, і пегасаўскі конь, і нават Хрыстос. Больш таго, для паэта сонца, вечер, неба, зоркі выступаюць як пантэістычныя з'явы. Яны персаніфікуюцца, надзяляюцца якасцямі вышэйшых істот, спалучаючы рысы антычных і паганскіх багоў. Найбольш цікавы ў эратычным сэнсе вобраз сонца. Як вядома, славянскі Ярыла звязваўся з фалічным культам. Звычайны атрыбут Эрота, паводле ўяўлення паэтаў эпохі элінізму, – лук, стрэлы якога выклікаюць жар кахрання. Створаны А.Барскім бог кахрання – Сонца – убірае, сінтэзуе ў сабе функцыі і знешнія адзнакі абодвух.

Лук сонца выгнуўся, напружыў,  
І стрэлы сонца паляцелі на зямлю.  
А май у бэзе, фіялетавы і дужы,  
Пахучасць сінюю даў роснаму галлю.

І як вынік:

Свет агарнула крыламі кахранне,  
І сонцам, бэзам, песняй стаўся я [2].

Нарэшце, сонца, промні ўзвялічваюцца да сімвалаў, а эпітэт «сонечны» часта набывае значэнне «эратачны». Трэба заўважыць, што семантычнае поле кахрання паэт запаўняе «вогненна-светлавымі» паняццямі: жарынка – агонь – полымя – пажар – зорка – лазер. Прыклады «дотык, як лазер», «полымя экстазаў», «промні – погляд» сведчаць, што ў мове кахрання семіятычнае значэнне набывае погляд, пастава, дотык, жэст, голас, вочы, валасы, адзенне і нават абсталяванне. Не трэба гаварыць, колькі ўвагі ўдзялялі антычныя мастакі такім «дробязям». Дарэчы, матыв распранання, распрацаваны імі, паэт па-майстэрску пераносіць на навакольную прыроду, што надае яго пейзажам адкрыта эратычную афарбоўку. Як, скажам, у выпадку з небам:

...яно прыкрыла стужкай белай –  
дарогай млечнай – частку цела,  
але і так не мала відна  
дэталяў гожых і ўстыдных [3].

Напоўненасць эратычным святлом робіць пейзажы А.Барскага адметнымі і пазнавальнымі. У той жа час адчуваецца апраўданасць такога прыёму, арганічнасць злучэння eros і physis. У пейзажных замалёўках, гаворачы словамі паэта, «вусны не лішнія».

Наогул, эротыка ў творцы цесна звязана з роднымі краявідамі, каханне магчыма толькі на ўлонні прыроды. Незадаволенасць жыццём у вялікім горадзе, моцнае адчуванне сваіх каранёў прыводзіць да ідэалізацыі вясковага свету, да намаганняў паэта зліцца з прыродай ў адзінае цэлае. Тут нельга не згадаць букалічную паэзію Феакрыта, Біёна, Мосха. Розніца толькі ў tym, што прадметам увагі вершаў-ідылій быў яркі спякотны поўдзень, а А.Барскі прыкрывае сваё каханне смугою змяркання. Такая еднасць з акаляющим светам у спалучэнні з вакхальнымі матывамі, даволі пашыранымі ў антычным мастацтве, нараджае нечаканыя асацыяцыі:

Сосны, як зялёныя бакалы,  
рукой зямлі да сонца ўзняты,  
даліце ў грудзі мне запалу,  
даліце мне мускату вінных,  
пайду жывіцай перапіты,  
хачу зноў сп'яна пераблыгтаць  
ногі бярозы і дзяўчыны [4].

Плённа распрацоўвае А.Барскі і матыў цяжарнасці. Трапяткія, пяшчотныя, далікатныя вершы аб цяжарнай жанчыне змяняюцца філософскімі развагамі з налётам дыдактызму («цяжка быць бацькам»). Матыў цяжарнасці часта ўвогуле выносіцца А.Барскім па-за межы тэмы кахання. Паэстава «даліна, цяжарная наліўным калоссем», відавочна, стаіць у адным шэрагу з «беременным городом» Феагніда.

Бадай ці не самым дзіўным у мастацкім свеце А.Барскага выглядае разгляд праз прызму эротыкі такої істоты, як карова (вершы «Ад рання сівога...», «Вечар прыгнаў каровы з луга...» са зборніка «Жнівень слоў»). Ва ўяўленні сучаснага чытача асаблівай прыцягальнасцю звычайна валодае жанчына, а эратызм каровы можа ўспрымацца, як абраза. Такую паралель нельга тлумачыць толькі экзатычнай «вясковай эротыкай». Варта толькі прыгадаць творы адпаведнага гучання Анакрэнта альбо Алкмана. Ці хаця б успомніць старожытны міф аб прыгажуні Іа, у якую закахаўся Зеўс, і, каб уберагчы сваю каханую ад помсты Геры, ператварыў яе ў карову.

Як вядома, найвыцішайшае праяўленне пачуцця ў антычнасці ёсьць абагаўленне сваёй каханай, надзяленне яе рысамі, уласцівымі насељнікам Алімпу. Гэты ўлюблёны старожытны грэкамі прыём трансфармуецца А.Барскім з улікам багоў яго паэтычнага сусвету:

Ты створана небам,  
Шцодрай яго жменяй,  
Людзі ні пры чым тут,  
Людзі – старана.  
Пахнеш навальніцай,  
Сонечным праменнем  
Ва ўсім свеце гэтым  
Толькі ты адна [5].

Параўнаем у Руфіна:

Ты обладаешь устами Пифо, красотою Киприды,  
Блещешь, как Горы весны, как Каллиопа поёшь;  
Разум и нрав у тебя от Фемиды, а руки – Афины;  
Четверо стало харит, милая, нынче с тобой [6].

Тут патрабуеца невялікі каментарый. Вядома, што ў эпоху класічнай Грэцыі жанчына стала лічыцца істотай больш прыніжанай, бяспраўнай. Цалкам выключаная з грамадскага жыцця, яна ўспрымалася толькі механізмам для нараджэння дзяцей. Аднак літаратура захавала нямана жаночых вобразаў, якім прысвечаны вершы, перапоўненыя пажадлівасцю і адкрытым захапленнем. Парадокса тут няма. Часцей за ёсё ў першым выпадку замест «жанчыны» трэба чытаць «мужава жонка», а ў другім – «палюбоўніца, каханка». На сённяшні дзень нязвыкла хіба толькі тое, што антычныя паэты не ўтойваюць імёнаў сваіх герояў. Адметна, што пераважная большасць інтymных вершаў А.Барскага адрасуеца ўласнай жонцы (!), імя якой – Ніна – апываеца паэтам. Яна для яго – заўжды багіня, Мадонна:

Я стану на калені

І дамалюю

Ніна Лізу [7].

Цікавым падаецца і выкарыстанне А.Барскім анакрэнтычнага матыву жадання ператварыцца ў які-небудзь прадмет, каб быць як мага бліжэй да каханай. Такім прадметам невыпадкова абраны яблык. Паэт, відавочна, разлічвае на ланцуг асаныцця чытача: яблык разладу, яблык спакусы. Апрача таго, эфект узмацніяеца зменамі, у якіх угадваеца эратычны падтэкст: «цвет, адцвіўшы на галіне» – «я поўны сонечным праменем» – «я ссаў з зямлі радзімай сокі» – «ад вястроў-гуляк я п’яны». Лагічнай выглядае і заключная метамарфоза:

Прыйдзі, дзяўчына, пад галіну,  
і я табе ў рукі рыну;  
...вазьмі ў рукі, у калені,  
грудзьмі і тварам прытуліся,  
а ў сына я ператваруся [8].

Безумоўна, што намі закранута і асветлена толькі некалькі агульных матывів вонкава непадобнай творчасці сучаснага паэта і антычнай эпохі. Можна гаварыць аб непасрэдных ці апасродкованых, свядомых ці несвядомых перайманнях і ўплывах антычных аўтараў на творчасць А.Барскага, але і нельга зводзіць відавочнасць агульных матывів, сюжетаў, вобразаў да звычайнага ці выпадковага супадзення. Хутчэй за ёсё гэта падабенства ёсць з’ява арганічна засвоенай шматвяковай культуры чалавецтва, яе заўсёднай прысутнасці ў сучаснай мастацкай просторы.

### Abstract

The sensual aspect of love lyrics of the contemporary Belarusian poet A.Barsky is examined in the article in connection with creative work of ancient epoch. Influence of ancient heritage on the contemporary literature and the evidence of common motives and images are demonstrated according to the material of his collections "August of the Words", "My Bank", "Lyrical Pulse". Special attention is paid to pagan world-perception, the images of sun, wind, bank, cows, Bacchic and bucolic motives. The author comes to the conclusion that such a similarity of motives is a phenomenon of entirely consumed centuries – old culture of mankind, its customary presence in contemporary artistic space.

### СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ

1. Античная поэзия: Всемирная библиотека поэзии. Ростов-на-Дону, 1997. – С.129.
2. Барскі А. Лірычны пульс. Мн., 1987. – С.51.
3. Барскі А. Жнівень слоў. Беласток, 1967. – С.140.
4. Тамсама. – С.153.
5. Барскі А. Лірычны пульс. Мн., 1987. – С.110.
6. Античная поэзия: Всемирная библиотека поэзии. Ростов-на-Дону, 1997. – С.212.

7. Белавежа: Літаратурны альманах. Беласток, 1987. – С.38.  
 8. Барскі А. Жнівень слоў. Беласток, 1967. – С.109.

## Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

Поступило 11.09.2000

Ф.Скорины

Именем

жизни в Монголии. Важнейшим фактором, определяющим будущее Монголии, является ее политика в области национальной безопасности и международных связей. Монголия должна продолжать поддерживать дружественные отношения с Россией и Китаем, а также укреплять связи с другими странами Азии и Европы. Важно также уделить внимание развитию культуры и науки, что поможет создать более благоприятные условия для жизни и творчества людей.